

Чырвоная Зьмена

№ 38 (1005) | СУБОТА, 15-га лютага 1930 г.

ШТОДЗЕННАЯ ГАЗЭТА РА-БОЧА-СЯЛЯНСКАЯ МОЛАДЗІ
 Орган ЦК і Менскага АК ЛКСМБ
 УМОВЫ ПАПІСКІ:
 1 месяц 30 кап.
 3 месяца 90 .
 6 месяцаў 1 р. 80 .
 1 год 3 р. 30 .

АДРАС РЭДАКЦЫІ:
 Менск, вул. Карла Маркса, 38
 Тэлефоны: рэдактара—7-25,
 сэкратарыят—12-19.
 АДРАС КАНТОРЫ:
 Комсамольная 25, тэлеф. № 903.
 ГОД ВЫДААННЯ ІХ.

Рапартуем зьлёту

Пры актыўным удзеле юнрабвельскараўскіх мас і „лёгкай кавалерыі“ „Чырвоная Зьмена“ за 1929 год выпушчана 17 „кавалерыі“ старонак. Па юнрабвельскараўскіх і „кавалерыі“ допісах за розныя злоўжыванні і скажэнне класовай лініі 42 чалавекі адданы пад суд, 21 чалавек зняты з працы, 52 чужых элементы вычышчана з навучальных устаноў і па 76 допісах прыняты іншыя меры.

Прадстаўнікам баявых батальёнаў комсамольскай „коньніцы“—дэлегатам усебеларускага зьлёту „Лёгкай кавалерыі“—ад рэдакцыі „Чырвоная Зьмена“ і юнрабвельскараўскіх мас комсамольскае прывітаньне

Першы ўсебеларускі

Сёння адчыняецца першы ўсебеларускі зьлет „лёгкай кавалерыі“. Гэтаму зьлёту былі падрыхтаваныя шэраг раённых і гарадзкіх зьлётаў „ЛК“.

Перад усебеларускім зьлётам „лёгкай кавалерыі“ стаяць надзвычайна важныя палітычныя задачы. Яны заключаюцца ў тым, каб абавязалі вопыт і вызначыць дасягненні шэрагу работ „лёгкай кавалерыі“ на фронце будаўніцтва сацыялізму.

Пастаўленыя задачы нашай партыі па выкананню палітыкі па сацыялістычнай перабудове сельскай гаспадаркі, па рашучаму выкарыстанню карысных зямель і ліквідацыі кулацтва, як класу, па арганізацыі шырокіх мас батрацтва і бедняцтва ў саюзе з сярэдняком пад кіраўніцтвам нашай партыі, па будаўніцтве пролетарскай культуры пры адначасовым ажыццэўленні ўсіх форм і метадаў работ комсамолу і падпільненні яго тэмпаў работ да агульных тэмпаў сацыялізму. Гэтыя задачы павінны стаць у асяроддзі нашай работы зьлёту „лёгкай кавалерыі“.

Зьлет „лёгкай кавалерыі“ павінен у гэтай якасці вызначыць шляхі па далейшай упертай рабоце комсамолу ў барацьбе за генеральную лінію партыі супроць усякіх ухілаў. Задачы, якія стаяць перад намі і паспяховае іх выкананне, абумоўвае бузэ суправаджацца абавязковай класовай барацьбай.

Класавы вораг будзе імкнуцца і імкнецца зараз да таго, каб сарваць нашае паспяховае сацыялізму. Комсамольская арганізацыя пад кіраўніцтвам партыі вяла і будзе

весьці рашучую барацьбу за правядзенне ў жыццё ленинскай лініі.

„Лёгкай кавалерыя“, якая створана па ініцыятыве комсамолу займае ў агульнай нашай рабоце вялікае месца. За час работ „ЛК“ мы маем цэлы шэраг вялікіх дасягненняў на фронце барацьбы з бюрократызмам, коснасцю, рупінай, у барацьбе з усім тым, што перашкаджае нашаму сацыялізму. Работа груп „ЛК“ зьяўляецца лепшай формай работ комсамолу па арганізацыі ініцыятывы шырокіх мас рабочай, батрацка-бядняцкай і сярэдняцкай моладзі і накіраванне яе на выкананне асноўных палітычных задач. А гэта невялікіх груп-атрадаў зараз „лёгкай кавалерыя“ пад кіраўніцтвам партыі і комсамолу ператварылася ў магутны рух шырокіх працоўных мас у барацьбе за чоткае правядзенне лініі нашай партыі на ўсіх вучастках нашай работы.

Гэты рух патрабуе ад „органу“ ЦК РСІ комсамольскіх, профсаюнных і грамадзкіх арганізацый належнай увагі і кіраўніцтва і тут мы з усяй рашучасцю павінны сказаць, што дастаткова кіраўніцтва гэты рух лямпа, больш таго ў пасобных зьяўленнях нашай комсамольскай арганізацыі месца дзівя недаацэнка гэтай вялізнай работы. Прайшоўшы зьлёты „лёгкай кавалерыі“ з усяй рашучасцю падкрэсьлівалі навунасць слабага кіраўніцтва з боку комсамолу.

Пры тых неахопах, якія мы лямпа маем у рабоце груп „лёгкай кавалерыі“, жывое кіраўніцтва і дапамога павінна выніць відавочна ў рабоце нашых комсамольскіх

арганізацый. Патрабна падкрэсьліць, што да гэтага часу мы маем зусім ненармальнае зьявішча ў рабоце „лёгкай кавалерыі“, як выражаюцца: слабая пастаўка работ па абмену вопытам, навунасць слабай масавасці груп „ЛК“, слаба ўцягнуты дарослыя рабочыя, адсутнасць належнай увагі і кіраўніцтва „лёгкай кавалерыі“ з боку „органу“ ЦК РСІ, зусім слабы ўдзел усяй масы комсамольцаў у чыстцы партыі і савецкага апарату, а таксама слабы ўдзел у гэтай рабоце груп „ЛК“.

Надзвычайна слабы ўдзел груп „лёгкай кавалерыі“ у рабоце па правядзенні вясенняй пасеўкампаніі. У цэлым шэрагу атрадаў месца распыленыя ў рабоце, адсюль як вынік наўмыснае знайсці галоўнага. І цэлы шэраг іншых адмоўных зьявішчаў, якія патрабуюць рашучага іх зьнішчэння.

Усебеларускі зьлет „ЛК“ з усяй якасцю павінен падкрэсьліць усе неахопы, узяць пад агонь большавіцкай самакрытыкі ўсю работу „лёгкай кавалерыі“ з тым, каб выкрываючы нашы неахопы і прарывы, вызначыць канкрэтныя шляхі па іх зьнішчэнню. Рашэнні зьлёту павінны быць шырока папулярызаваны ў масах комсамольцаў, беспартыйнай моладзі і дарослых рабочых з тым, каб лямпа больш энергічнай, больш упертай працаваць над ажыццэўленнем генеральнай лініі партыі. Каб з усяй комсамольскай энергіяй і ўпартасцю накінуцца на ўсё тое, што перашкаджае нашаму сацыялізму. Каб ініцыятыўны рух „лёгкай кавалерыі“ ператварыўся ў масавы рух комсамольцаў, беспартыйнай рабочай моладзі і дарослых рабочых.

Зьлет „лёгкай кавалерыі“ павінен вызначыць канкрэтныя задачы па ўзмацненню работ „лёгкай кавалерыі“ на ўсіх франтах нашага сацыялістычнага будаўніцтва з тым, каб ніводны прарыв, ніводны вых не прайшоў міма „лёгкай кавалерыі“, з тым, каб лямпа больш у якасці бойках заклікаць шэрагі комсамолу.

„ЛК“ павінна быць прыкладам узорнай работы па сацыялістычнаму будаўніцтву ЦСПСБ—ЗЬЛЁТУ

У перыяд напружанага тэмпа сацыялістычнага будаўніцтва па індустрыялізацыі краіны, калектывізацыі сельскай гаспадаркі ва умовах абвастрэння класовай барацьбы і мобілізацыі ўсёй пролетарскай грамадзкасці на перамаганне цяжкасцяў сацыялістычнай будоўлі, асабліва важнае значэнне мае пятакі добраахвотны актыў, які дапамагае камуністычнай партыі, профсаюзам і савецкай уладзе арганізаваць рабочыя масы на выкананне ўдарных задач блгучага моманту і паспяхова весці барацьбу з скажэннямі і неахопамі работ гаспадарчага і профсаюзнага апарату.

Шматлікія атрады „лёгкай кавалерыі“, вылучаныя ленинскім комсамолам.—адны з першых шэраг актыву, якія з пролетарскай настойлівасцю і маладой энергіяй уперта змагаюцца за пролетарскую класавую выразнасць і гнуткасць работ па будаўніцтву эканомікі і культуры краіны, якія з неаслабай энергіяй б'юць па скажэннях, права-опартуністычных хістаннях, трэджонізму ў частцы профсаюзнага апарату, расхлябанасці, непаверотлівасці і бюрократызму, што тармазіць грандыёзную сацыялістычную будоўлю.

Зьлёту „лёгкай кавалерыі“, які сабраўся для абгаварэння бліжэйшых ударных задач, абмену вопытам у рабоце, для далейшай заградкі ў будучых „рэйдках“ і „налітах“, для яшчэ большага згуртавання сваіх шэрагаў—шле прывітаньне прэзідыум ЦСПСБ.

„Лёгкай кавалерыя“ і надалей павінна быць прыкладам узорнай работы па будаўніцтву сацыялізму, калектывізацыі сельскай гаспадаркі, ліквідацыі кулацтва, як класу, павінна быць у першых шэрагах ударнікаў у сацыялістычным саборніцтве, шырока разгортваючы жорсткую пролетарскую крытыку і самакрытыку вакол неахопаў нашай работы, і зьяўляцца барацьбітом і дараможнікам камуністычнай партыі і профсаюзам у максімальным паскарэнні тэмпа сацыялістычнай будоўлі, выканання якасных і колькасных паказчыкаў палітыкі, у перабудове работ на новыя формы, тэмпы і метады, аднаведна лезунгам: „Тварам да вытворчасці“, „За пагадоўнае ўцягненне ўсёй пролетарскай масы ў непасрэднае сацыялістычнае будаўніцтва“.

Прэзідыум ЦСПСБ.

Пасля таго, як гамбургскі соц.-дэм. поліпрэзідэнт абвясціў асаднае становішча і забараніў наладжванне дэманстрацый рэвалюцыйных рабочых—гамбургскі сэнат закрывае орган мясцовага камітэту партыі „Гамбургер Фолксцэйтунг“



НА ЗДЫМКУ: тэрміновы выпуск „Гамбургер Фолксцэйтунг“ з паведамленнем аб зачыненні газеты.

Капіталізм усяго сьвету рыхтуе вайну супроць СССР

„Плян Юнга згуртоўвае заходнія дзяржавы ў магутны блёк для сумеснай барацьбы супроць СССР“

БЭРЛІН, 13. Другі прамоўца камфракцыі тав. Штэклер, які выступіў у сэрчках аб пляне Юнга сьпініўся галоўным чынам на заможна-палітычных закліках і ітэрытах, якія захоўваюцца за плянам Юнга. Ён значыць, што плян Юнга абвастрае ўжо існуючыя класавыя супярэчнасці. Ня глядзячы на ўсе „разаружальныя“ канферэнцыі, на якіх у сапраўднасці падрыхтоўваецца павялічэнне ўзброенай, мілітарызм прадагае панаваць. Акрамя таго, плян Юнга згуртоўвае заходнія дзяржавы ў магутны блёк для сумеснай барацьбы супроць СССР. Аб гэтым сведчыць за апошнія часы кампанія павяшчэння супроць СССР, якая кіпіць ва ўсім капіталістычным свеце. Агты савецкае павяшчэнне,—гаворыць тав.Штэклер,—зьяўляецца вынікам растуць пасьпехаў сацыялістычнага будаўніцтва і росту спадарожнага капіталістычнага сьвету перад непэзьбежнай перамогай сацыялізму ва ўсім свеце.

Большавіцкае вітаньне ўсебеларускаму зьлёту „Л. К.“

Ад ЦКК-НК РСІ Бел.

У перыяд шпаркага тэмпа індустрыялізацыі, сацыялістычнае перабудовы сельскай гаспадаркі і ліквідацыі кулацтва, як класу—барацьба з бюрократызмам, за спрачхэнне і патаньненне дзяржаўнага апарату—зьяўляецца асабліва важнай задачай партыі.

Перад органамі ЦКК-РСІ, у зьвязку з гэтым, пастаўлі вялізарныя задачы: арганізацыя масавага кантролю і праверка фактычнага выканання дзяржапаратам важнейшых дырэктыв партыі і саветаў, палепшаньне асабістага складу нашага апарату, шляхам ачышчэння яго ад тых элементаў, якія зрачываюцца з капіталістычнымі і кулацкімі элементамі, замена вычышчаных пролетарскімі кадрамі і перададзена сьстэмы кіраваньня ў адпаведнасьці з патрабаваньнямі сацыялістычнага будаўніцтва.

Гэтыя задачы могуць быць вырашаны толькі пры сапраўдна шырокім прыцягненні мас у дапамогу РСІ, бо ўсякая інш. барацьба з бюрократызмам, якая не апіраецца на актыўнасць і самадзейнасць рабочае класу—ня можа даць ніякіх сур'езных вынікаў у справе сапраўднага палігчэння і карэннай перабудовы дзяржапарату.

С.род гэтых форм масавага дапамогі РСІ „лёгкай кавалерыя“ заваявала велікі значнае месца. За параўнальна невялікі перыяд дзейнасці атрадаў „лёгкай кавалерыі“, яны паказалі сябе, як найбольш гібкія і здольныя дапаможнікі органам РСІ ў справе барацьбы з бюрократызмам.

Усебеларускі зьлет „лёгкай кавалерыі“ павінен падвесці вынікі першага этапу дзейнасці атрадаў „лёгкай кавалерыі“ ў барацьбе з бюрократызмам.

Усебеларускі зьезд павінен узброіць атрады „Л. К.“ на далейшую яшчэ больш ўзмоцненую барацьбу з бюрократызмам, за рашучую перабудову дзяржапарату ў адпаведнасьці з задачамі рэканструкцыйнага перыяду.

Ц.К.РСІ выказвае ўпэўненасць, што ўсебеларускі зьлет паслужыць моцным штурхачом для яшчэ больш шырокага разгортвання дзейнасці атрадаў „ЛК“ у напрамку праверкі выканання важнейшых дырэктыв партыі па выкананні паскараных тэмпаў ажыццэўленьня лямпагодкі, прафінплану, правядзеньня калектывізацыі і ліквідацыі кулацтва, як класу.

Шчырае прывітаньне дэлегатам усебеларускага зьлёту, актыўным змагаюцца на фронце сацыялістычнага будаўніцтва.

ЦКК-НК РСІ Бел.

Ні кроку назад ад кантрольных лічбаў!

Комсамольскім штурмам выканаем і перавысім прамфінпляны

Студзень м-ц ня толькі не пакрывае недавыкананьне плянаў за першы квартал, але па шэрагу галін прамысловасьці дае паўторнае адставаньне вытворчасці ад пляну.

(З загаду ВСНГ)

РАШУЧА БІЦЬ ПА ТЫХ, ХТО „АЛІУЙСКІМІ“ АДГАВОРКАМІ ЗРЫВАЕ ВЫКАНАНЬНЕ ПРАМФІНПЛЯНАЎ

Комсамольскія ячэйкі павінны стаць сапраўднымі ударнымі атрадамі у справе выкананьня прамфінплянаў

Загад № 170

Па Вышэйшаму Савету Народнае Гаспадарні БССР ад 13 лютага 1930 г.

Пад шыльдай „ударнага“

Капцэвіцкі фанэрны завод «Зорка» недавыканаў свайго прамфінпляну на 3 проц. Выпуск фанэры першага гатунку недавыканан на 55 проц., другога гатунку — на 23 проц. Прыкмячаецца парушэньне вытворчай дысцыпліны, псаваньне матар'ялаў, паломка нажоў, разліваньне клею і цэлы шэраг іншых бяспрычыннейшых адносін да вытворчасці.

На заводзе маецца 45 ударных бригад, але яны працуюць упустую, без ніякай плянавасьці, і ніхто ня кіруе. Шмат комсамольцаў не ахоплены ударнымі бригадамі, у той час, калі кіраўнікі заводу ў габінэтах без мас абавязцілі яго ударным.

На самай-жа справе пад шыльдай ударнага вытвараюцца шкодніцкія справы.

Міхась.

АДГАВАРВАЮЦА „ОБЪЕКТАМІ“ ПРЫЧЫНАМІ

Добруская папярочная фабрыка „Герой Працы“ ня выканала свайго абавязцельства аб выпуску ў 1929-30 годзе 21 тысячы тон паперы. У кастрычніку фабрыка павінна была выпусціць 1860 тон паперы, а выпусціла толькі 1620 тон. За якія-небудзь тры месяцы недавыраблена 648 тон паперы. Добрускія адміністратары тлумачаць гэта тым, што быццам ім даецца вельмі дрэнная якасьць вугалю, што ў іх засьмечваюцца катлы, быццам не хапае вады (тут-жа, пад бокам, маецца рака), слабая сілавая ўстаноўка і г. д., і г. д. Вядома, што ня ў гэтым корань зла. А вось асноўнае ў тым, што наглядаюцца як з боку адміністрацыі, так і з боку асобных рабочых нядабайныя адносіны да работы. Усе шэсьць машын сыстэматычна робяць у суткі гадзіну прастою. Дзякуючы чаму недавырабляецца 6000 кілёграм паперы. Наглядаецца шмат браку. На фабрыцы адчуваецца востры недахоп тэхнічных матар'ялаў і сыравіны. Трэст адносіцца нядабайна да забесьпячэньня фабрыкі сыравінай і рознымі падсобнымі матар'яламі, чым найўня зрывае выкананьне прамфінпляну.

Адной з галоўнейшых прычын усіх недахопаў у выкананьні дагавору па соцсаборніцтву і рабоце ударных бригад зьяўляюцца перашкоды з боку рабочых няударнікаў, а часам і цэхавай адміністрацыі.

Ударныя бригады фабрыкі правалі цэлы шэраг мерапрыемстваў, якія дапамагаюць хутчэйшаму выкананьню прамфінпляну. Так, напрыклад, кожны лінавальшчык, які раней абслугоўваў дзьве лінавальныя машыны, зараз абслугоўвае тры.

Неабходна знаёміць шырокія масы рабочых з прычынамі недавыкананьня прамфінпляну ў першым квартале, каб выйць папярэднія памылкі і абвясціць рашучую жорсткую барацьбу са зьяляшымі ворагам вытворчасці, — прастоямі і бракам.

Вынікі работы прамысловасьці за студзень месяц сьведчаць аб тым, што нягледзячы на невыкананьне прамфінпляну ў першым квартале і дадзеныя дырэктывы Прэзыдыума ВСНГ, НАЛЕЖНАГА ПЕРАЛОМУ НЕ НАСТУПІЛА.

Шэраг галін прамысловасьці, якія ня выканалі прамфінпляну ў 1-м квартале, паказваюць і ў студзені м-цы скарачэньне вытворчасці.

Асабліва дрэнна абстаіць справа з разгортваньнем мэталіапрацоўчай прамысловасьці, прырост прадукцыі якой за студзень зьяўляецца зусім недастатковым. Зьвяртае на сябе ўвагу нездавальняючая работа заводу „Пролетары“, „Інтэрнацыянал“ і „Комінтэрн“.

Нездавальняючыя вынікі адзначаюцца і па тэкстыльнай прамысловасьці, якая за 1-шы квартал ня выканала праграму, прычым студзень м-ц ніякіх зьменаў ня прынес.

Слаба абстаіць справа з разгортваньнем скураабутовае прамысловасьці, у асаблівасьці скураўна, па якой наглядаецца недастатковае актывізацыя мерапрыемстваў, накіраваных да адхіленьня маючыхся недахопаў.

Дрэнна працуе і сярніковая прамысловасьць, якая пасля адзнача-

нага недавыкананьня пляну ў 1-м квартале паказвае ў студзені далейшае адставаньне вытворчасці ад плянавых намэтаў. Асабліва дрэнна абстаіць справа з работай сярніковых фабрык „Х Кастрычнік“ і „Везуві“.

Слабы тэмп разгортваньня вытворчасці наглядаецца і па дрэваапрацоўчай прамысловасьці, у асаблівасьці па Бабруйскаму камбінату, заводам „Пролетары“, імя Цароўскага, імя Фрунзэ, Полацкаму лесапільнаму заводу, Віцебскаму фанэрнаму заводу „Адраджэньне“, фанэрным заводам „Везуві“ і „Дняпро“.

Поўнасьцю не пакрывае невыкананьне пляну за 1-ы квартал і папярочная прамысловасьць.

Слабы тэмп разгортваньня вытворчасці, які яшчэ ге кампэнсіруе прарыву, які ўтварыўся ў 1-м квартале, наглядаецца і па галінтарэйнай фабрыцы, махорачнай і акуларавай.

Зусім дрэнна працуе Палесдрук, які пасля нярыкананьня пляну за 1-ы квартал на 18%, у студзені дае скарачэньне вытворчасці.

Такім чынам неабходна канстатаваць, што **СТУДЗЕНЬ МЕСЯЦ НЯ ТЫЛЬКІ НЕ ПАКРЫВАЕ НЕДАВЫКАНАНЬНЕ ПЛЯНУ ЗА I КВАРТАЛ, АЛЕ**

На падставе гэтага, загадаю:

а) вакол пытаньня работы прамысловасьці мобілізаваць усе апараты і грамадзкасць;

б) кіраўнікам трэстаў не пазней 15-га лютага камаўдыраваць неабходную колькасць тэх. персаналу на прадпрыемствы, у асаблівасьці тых, якія адзначаюць найбольшае адставаньне ад забавяньняў, з тым, каб шляхам ажыццяўленьня канкрэтных мерапрыемстваў выправіць існуючыя недахопы;

в) у грунт мерапрыемстваў накласці апошнюю пастанову Прэзыдыума ВСНГ БССР па дакладу аб выніках абсьледваньня прадпрыемстваў;

г) усім кіраўнікам трэстаў далажыць Прэзыдыуму ВСНГ БССР не пазней 17-га

лютага аб мерапрыемствах у ажыццяўленьні п. „б“ гэтага загаду і не пазней 10 га сакавіка аб канкрэтных выніках праробленай працы ў забесьпячэньне выкананьня прамфінпляны.

Прымаючы пад увагу, што яшчэ вельмі дрэнна абстаіць справа з інфармацыяй прэзыдыуму аб ходзе работы прамысловасьці, яшчэ раз напамінаецца усім кіраўнікам трэстаў і прадпрыемстваў аб неабходнасьці ўзяць рашучы курс на свечасовае прадстаўленьне ўстапоўленьня статыстычных вестак, у асаблівасьці ў галіне сабекошту.

Нам. старшыні ВСНГ БССР ВАСКАБОЙНІКАЎ. Сэкратар ВСНГ БССР ІЗАКАЎ.

Ганебна адстаюць

17 дзён прастою

Расьпілоўшчыкі заводу як пазежыць не прыглядаюць за ходам расьпілоўкі, з прычыны чаго выпускаецца недобрая якасьць прадукцыі. У бухгалтэрыі заводу дыцты-



Фабзавучніца каля вэрштату. Малюнак мастака юнкорскай гомельскай бригады.

ліна таксама слабая, табалі на зарплату склаваюцца несваечасова. Сярод тэхнічнага персаналу няма належнай дагаворанасьці, што ў вачэйнай меры адбіваецца на рабо-

це. Тэхнічныя матар'ялы расходуюцца нерацыянальна, зусім няма эканоміі. Наглядаюцца частыя тэхнічныя астаноўкі і перабоі ў рабоце заводу. 17-дзённым прастою заводу даў страты ў 5000 кубмэтраў калод.

Ня ведаюць з кім уступілі ў саборніцтва

На заводзе няма аховы працы, да работы дапушчаюцца ў п'яным выглядзе. Ударнікі спакойна злажылі сваю зброю і спакойна чакаюць. Таксама ня склікаюцца вытворчыя нарады. У часе правэркі выкананьня дагавору па соцсаборніцтву ўстаноўлена, што з'явіўся яшчэ недастаткова ўясніў сабе, што соцсаборніцтва ня ёсьць кампанія. Шмат рабочых нават ня ведаюць, з кім уступілі ў саборніцтва завод.

Усе гэтыя недапушчальныя зьявішчы не выпадковы, а зьяўляюцца вынікам няправільнага тлумачэньня і кіраўніцтва з боку заводзкіх профсаюзных, комсамольскіх і партыйных арганізацый. Вось, напрыклад, характэрнае выступленьне старшыні фабкому дрэваапрацоўчыкаў тав. Ліўшыца. Ліўшыц робіць даклад на пытаньне, хто такія ударнікі і тут-жа адказвае: „ударнікі—гэта людзі, якія працуюць да 7-га поту (?). Віда.“

За 2 рабочых дні 160 гадзін прастою

Машыны цэх друкарні БДВ прыступілі да выкананьня прамфінпляну. Заключаюцца дагавары паміж рабочымі на зьніжэньне сабекошту, паляпшэньне якасьці прадукцыі і зьмяншэньне прастою. Увесь цэх абавясаўся сябе ударным.

Але, ня гледзячы на гэта, мы сустракаемся з цэлым шэрагам фактаў нядабайных адносін да работы, як з боку адміністрацыі, так і з боку асобных рабочых. Напрыклад, у машынным аддзяленьні за два рабочыя дні залічваецца 160 гадзін 45 хвілін прастою. У большасьці прастою тлумачыцца тым, што ня было работы; 8 гадзін не працавалі, бо не хапіла паперы, а атрымалася гэта дзякуючы таму, што кладашчык не на сваім месцы і ня выконвае сваіх абавязкаў.

Пры друкаваньні адной казкі: „Курачкі і Рыгоўка“ у 4-х фарбах аказалася, што у клішэ не дахапілі ножак да курачак і вось, дзякуючы гэтаму прастаялі 8 гадзін, пакуль перарабілі клішэ.

Далі форму на машыну, а ў ёй не хапае куты, машына зноў прастаяла 5 гадзін, куты-ж гэтыя можна было ўставіць загадзя.

Ня высьціты яшчэ звыштэрміновыя работы. Вось напрыклад, друкавалі вокладку часопіс „Чырвоная Беларусь“, на друкаваньне яе затрачана 35 звыштэрміновых гадзін, за якія залічана 51 руб. 65 кап.

Маецца цэлы шэраг бяспрычыннейшых фактаў безгаспадарнасьці, дрэнных адносін да работы.

РКК трэба заняцца расьледваньнем гэтых спраў.

П. І. Б.

Пасьля зьмены кіраўніцтва

(Ф-на „Адраджэньне“ Менск)

Пасьля зьмены кіраўніцтва і ачышчэньня ад чужых, фабрыка пашла значна ўп-рад. Ужо за першы квартал 1929-30 г. дала яна прыбытак у 30 000 рублёў. Вытворчасць працы павялічылася на 11 проц., заробатная плата павысілася на 11 проц. Трэба адзначыць што ў рабоце фабрыкі маецца цэлы шэраг пераходаў, сярод іншых—несваечасовае забясьпечваньне фабрыкі сыравінай Шгодзёна ўрэзваюць каштарысы ў сыравіне. Пры гэтым фабрыку забясьпечваюць ня о якаснымі матар'яламі, што адбіваецца на вытворчасці працы якасьці выпускаемай прадукцыі.

Зараз на фабрыцы маецца 33 ударных бригады лікам 300 чалавек і два ударныя цэхі—стэлярны і ліцейны. Дзякуючы соцсаборніцтву маецца значнае зьніжэньне прагулаў. За першы квартал 1929-30 г. было 384 прагулы, а за 1929-30 год—53.

Былі выпадкі, калі некаторыя комсамольцы адмовляліся ісьці ў ударныя бригады (комсамольца Малкін), на што комсамольскія ячэйка зараз-жа рэагавала.

піла.

Лістак „лёгкай кавалерыі“

Гартаваць дзедзіпча комсамолу—„кавалерыйскія“ атрады—у клясавых бойках

Умець трапна кідаць гранаты і паражаць ворага

Жывыя струмені „кавалерыйскай“ энэргіі і ўпартасьці накіроўваць на правільнаму рэчышчу на выкананьне промфінпланаў, задач калектывізацыі і ліквідацыі клясы кулацтва

За генэральную лінію партыі—агонь па правых опартуністых не паслабляючы барацьбы з „левай“ фразай

Крупіцы вопыту

Атрад „лёгкай кавалерыі“ на абутковай фабрыцы Белскуртрэсту (Менск) арганізаваў адным з першых на Кастрычнікаўскаму раёну. З маленкай групы ад 35 чалавек атрад у сучасны момант вырастае да 35 чалавек комсамольцаў і беспартыйнай моладзі.

Дзякуючы атраду быў зьняты з працы і адданы пад суд былы загадчык Менскага Ізлятэру Фітэрсон, які натнарыў шмат злачынстваў. Таксама па патрабаваньню атраду быў зьняты з працы на фабрыцы пазабўленен, былы гандляр, эксплаататар—Стольберг, які нават быў у камісіі па ачышчэнні біржы працы. Дзякуючы чаму застаўся на вучоце і быў накіраваны на працу.

Пад маскэй работчага на фабрыку пралез чужы элемент у асобе Хаюцінай. Кавалерыстыя ўзьнялі пытаньне аб Хаюцінай. Асобныя партыйцы і комсамельцы спробавалі яго змазаць. Кавалерыстыя рэагавалі праз „Чырвоную Зьмену“, пасля чаго Хаюц.на была зьнята з працы.

Быў раскрыт патайны яўрэйскі хэдэр, дзе займалася 16 пучніў, якія выходзілі ў варожым напрамку. Справа гэта перададзена ў суд і ў хуткім часе будзе разглядацца ў паказальным парадку.

Атрад прымаў актыўны ўдзел у чыстцы партколектыву і чыстцы савецкага апарату. „Кавалерыстыя“ былі абраны рабочымі ў бригады па чыстцы Наркомзему і Белсельгаюзу. Таксама атрад свечасова рэагаваў праз РСІ аб дрэннай якасьці хому, прыбываючага з скурзаводу „Большавік“ на абутковую фабрыку.

Дзякуючы ўсяму гэтаму атрад зьявіў аўтарытэт на фабрыцы і рабочыя зьявляюцца да „кавалерыстых“ з рознымі пытаньнямі і за парадкамі.

Да вопытнага зьлёту „ЛК“ Кастрычнікаўскага раёну атрад выпускаў спецыяльную адозву-лістоўку да ўсіх рабочых фабрыкі, стуючы да ўсіх рабочых фабрыкі, А. АЛЕНСОН, Б. СТОЛАЎ.

„Кавалерыстыя“—уперадзе

Група „лёгкай кавалерыі“ пры ячэйні ЛКСМБ праколектыву абутнікаў (Магілёў) так абставіла сваю працу, што з усімі скаргамі і непараўменьнямі да групы зьявляліся рабочыя. На прадпрыемстве „кавалерыстыя“ вывеслі спецыяльныя скаржні для скаргаў.

Група „ЛК“ заводу „Адраджэньне“ выкрыла на хлебным складзе магілёўскага ЦРК больш чым два вагоны мукі, якая ляжыць выгортаная па голай зямлі. Аб гэтым група дадала да вядома АКБ РСІ.

Група „ЛК“ пры піпэр-атрадах прымаў удзел у правядзеньні тэхнічнаму пролетарскай беларускай і нацыянальнай культуры. Яны рэзім в іншымі групамі прынялі ўдзел у праверцы працы бібліотэкаў.

Па ініцыятыве групы „ЛК“ заводу „Адраджэньне“ цэлыя цэлы арганізуюцца на ўдзельныя групы. Паміж асобнымі групамі „ЛК“ заключаюцца ўмовы сацыялізму на лепшую пастаноўку працы.

Саўрэй.

Чаму зацікавіліся працай рабочыя

Пасля абнаўленьня кіраўніцтва атраду „ЛК“ на фабрыцы „Адраджэньне“ (Менск), праца значна ўздылася.

Наладжаныя на пэкі палёты далі дадатныя вынікі. Майстры выправілі недахопы свае работы, зацікавіліся работай атраду, і вараз там

налічваецца 15 старых рабочых. Усяго атрад складаецца з 70 чалавек, з іх 25 беспартыйных.

Атрад садзілаецца на тры зьявіны, якія працуюць непасрэдна ў цэхах, а пры ячэйні БСМ м-эцц штаб, які кіруе выленьнямі.

ПІЛА.



Сшыбаць бюкратаў

Друк кепска асьвятляе працу „лёгкай кавалерыі“

Рапарт „кавалерыстых“ ячэйкі БДВ і рэдакцый газэт

Група „лёгкай кавалерыі“ пры ячэйні ЛКСМБ БДВ і рэдакцый газэт зацікавілася колькі ўвагі аддае наш друк раёне і руху „лёгкай кавалерыі“. 10 лютага групай быў арганізаваны налёт на цэнтральныя газэты: „ЗВЯЗДА“, „РАБОЧИЙ“, „АКЦЫБР“, „САВЕЦКАЯ БЕЛАРУСЬ“. Налёт паказаў, што з пералічаных газэт рабце „лёгкай кавалерыі“ найбольш аддае ўвагі газэта „Акцыбр“. У газэце добра асьвятляюцца вопытны зьлёт „лёгкай кавалерыі“ Кастрычнікавага раёну. Праўда, аб зьлёце „лёгкай кавалерыі“ Фрунзэўскага раёну газэта абмежавалася толькі адной справаздачай, Матар’ялы „лёгкай кавалерыі“ выкарыстоўваюцца ва ўсіх аддзелах, нават аддзеле спецыяльным куток, прысьвечаны працы „лёгкай кавалерыі“. Ёсьць і недарэчнасьці: у стадох некаторых працуючых знойдзены артыкулы „лёгкай кавалерыі“, якія ляжалі на паўтара месяцы і не выкарыстоўваліся,—тут былі зметкі аб лагойскім зьлёце і г. д.

Зусім іншае становішча ў газэце „САВЕЦКАЯ БЕЛАРУСЬ“. Супрацоўнік, да якога нас накіраваў сэкратар рэдакцыі, ня ведае, ці былі ў Менску раённыя зьлёты „ЛК“. Замест таго каб прыцягнуць „лёгкай кавалерыі“ да актыўнага ўдзелу ў газэце, рэдакцыя няўважліва адносіцца да іх матар’ялаў. Газэта, атрымаўшы некалькі артыкулаў „лёгкай кавалерыі“, аб рабце груп, НАКІВАЛА ІХ, СА СЛОЎ СУПРАЦОЎНИКАЎ, ПА НАЗНАЧЭНЬНЮ ў „ЧЫРВОНУЮ ЗЬМЕНУ“. Мы лічым, што праца „лёгкай кавалерыі“, у якой прымаюць удзел дарослыя рабочыя, павінна асьвятляцца ня толькі комсамольскім друкам.

На запытаньне — якую паарыхтоўчую працу выдэ газэта да ўСЕБЕЛАРУСКАГА ЗЬЛЭТУ, адказалі, што ПАДРЫХОЎКІ НІЯК І НІЯ БЫЛО. Усебеларускі зьлёт будзе АСЬВЯТЛЯЦА (1?)

У газэце „Зьвязда“ і ў лістку „РСІ“ праца „лёгкай кавалерыі“ НЕ АСЬВЯТЛЯЛАСЯ. Аб падрыхтоўцы да ўсебеларускага зьлёту АБМЕЖАВАЛІСЯ ТОЛЬКІ ХРОНІКАЎ І 15 РАДІКОЎ. Ніякіх зметак „лёгкай кавалерыі“ у ГАЗЭЦЕ НЕ ЗЬМІЯШАЕЦЦА. „Лёгкай кавалерыі“ нават не пасылаюць у газэту сваіх матар’ялаў, бо лічыць, што іх усё роўна ня зьмесьцяць. Усяго было зьмешчана 2—3 артыкулы аб працы „лёгкай кавалерыі“.

Мала ўвагі рабце „лёгкай кавалерыі“ і падрыхтоўцы да ўсебеларускага зьлёту ЗВАРЧВАЕЦЦА ТАКСАМА І ГАЗЭТАЙ „РАБОЧИЙ“, ня кажучы аб тым, што ў газэце няма спецыяльнага аддзелу „лёгкай кавалерыі“. Матар’ялы, якія дасылаюць „лёгкай кавалерыі“ аб раённых зьлётах, НЕ ЗЬМІЯШАЮЦА ў ГАЗЭЦЕ.

Таму на старонках газэт мы ня бачым работы „лёгкай кавалерыі“ па дапамозе ў вясновай пасеўнай кампаніі, выкананьні промфінпланаў па ўдзелу ў лесазагатаўках.

НЕАБХОДНА, КАБ УСЕБЕЛАРУСКИ ЗЬЛЁТ „ЛЁГКАЙ КАВАЛЕРЫІ“ ПАСТАВІЎ ПЫТАНЬНЕ ПЕРАД ДРУКАМ, КАБ ЁН УДЗЯЛЯЎ БОЛЬШ УВАГІ АСЬВЯТЛЕНЬНЮ ПРАЦЫ „ЛЁГКАЙ КАВАЛЕРЫІ“.

„Лёгкай кавалерыі“ ячэйкі БДВ і рэд. газ. ЕЛЬЯШКЕВІЧ, ДЗЯТКОЎСКИ, ВЯРНИКОЎСКИ.

Рэйд аднае групы...

У пачатку 1928 году трое комсамольцаў фабрыкі імя Клары Цэткі (Гомель) рашылі арганізаваць групу „у дапамогу РСІ“. Гэта ініцыятыўная група прымавала пры РСІ і заставалася з вельмі нізкім прыёстам. Усё гэта было таму, што група не зрабіла кашчым сваёй працы ўдзел у вытворчым...

Гэта група фактычна была першай лістак і нараджаюцца тады руху „лёгкай кавалерыі“ ў Гомелі. Мала-па-малу яна абрасталала масамі па меры таго, як разгортвалася сваю працу. Пасля 8 азедау комсамолу і 16 партконференцыі, г.ула у дапамогу РСІ пераймавалася ў групу „Лёгкай кавалерыі“ і разгарнула ва ўсю шырыню сваю працу.

... У горадзе, на прыкладу фабрыкі „Клары Цэткі“, пачалі, як грыбы, расьці атрады „Лёгкай кавалерыі“. Комсамольцы, рабочыя моладзь і рабочыя выкавалі сваю згоду працаваць у атрадзе...

Слабылісьменным почаркам з выкрутасамі стараюцца, як мага лепш і больш пісьменна выводзіць на кавалеру бясхатрыя словы паступалі ў атрад заявы:

Прашу не адмовіць у майй просьбе і прыняць у атрад „Л. К.“

У групу прымаў комсамольцаў, беспартыйную моладзь і дарослых рабочых. Твар групы змяняўся. Усё больш і больш рос яе аўтарытэт.

Поле дзейнасьці—на фабрыцы

Паступова атрад стаў перакідаць поле сваёй работы на фабрыку. Першая ваява ад работніцм заключалася ў тым, што:

...на дварэ фабрыкі адкрыта ходзіць пастароньні без прапускоў, а на дварэ валецца матар’ял“.

Гэту заяву „кавалерыі“ неадкладна накіравалі ў заводкіраўніцтва з просьбай у трыдзень тэрмін ліквідаваць указаньня ў заяве зьявішыся. Заводкіраўніцтва спрабавала адлісна, адбрыкацца, але гэтага не ўдалося. Настойлівым патрабаваньнем „кавалерыі“ дасягнулі мэты, у выніку быў зроблен паркан і ля варог пастаўлены вартыявыя міліцыянеры.

Хуткіе зьяважылі на розныя аэмоўныя зьявішыся, настойлівасьць „кавалерыі“, жывыя канкрэтныя справы паступова ўтваралі аўтарытэт групы.

Работніца Барліна дае вусную заяву атраду, што з яе кватэрай у Жакт’е імя „Новы шлях“ ня ўсё добра. Неадкладна пасылаюцца туды трое „кавалерыі“ дзеля высвятленьня справы. Аказалася, што Жакт зьявляў мала ўвагі на вільготную сутарэзь, у якой жыў Барліна.

„Кавалерыі“ патрабавалі да зьімы наладзіць рамон, альбо даць другую кватэру і дабіліся свайго. Барліна была зьдобяспечана кватэрай.

Цікавая справа была з налётам на Жакт імя ЦВК БССР. Пашлі „кавалерыі“ у гэты Жакт для высвятленьня пытаньня з кватэрай Бабчына. Але старшыня праўленьня Жакту Аўласевіч сустраў „атакуючых“ „кавалерыі“ контр-атакай. Ён адмовіўся заць неабходна па гэтай справе даведаць, адгаварваючыся тым, што ў яго „нхалны дзень“. Назваў нават „кавалерыі“ чалакаасамі (Праўда, за гэты аа РСІ атрымаў на від).

... Атрад займаецца пытаньнем абсьледваньня зметак, зьмешчаных у насьценгазіце, выяўляе шэраг хваробных момантаў і патрабуе неадкладнага рэагаваньня, што і праводзіцца ў жыцьцё.

„Кавалерыі“ ня толькі „налёчкі“, ён прыкладны і на прадпрыемстве. У час абедзенага перапынку на фабрыцы „кавалерыі“ склікаюць зьлёт і абвешчваюць сябе ударнымі. На гэтым зьлёце яны выкрываюць аэмоўныя зьявішыся на фабрыцы і патрабуюць іх зьнішчэньня.

Перад „налётам“

Атрад у напружаным чаканьні... „Кавалерыі“ крыху ўсхваляваны, яны муркуюць зрабіць вялікую справу, рыхтуюцца да налёту на кантору і склад фабрыкі.

— Чорт вазьмі Якая ўвага атраду. — Кіраўнік тав. Шэндэры паказвае службовую запіску дырэктара фабрыкі:

Загад па канторы і складу! З прычыны мнющага быць „налёту“ „ЛК“ фабрыкі, з мэтай абсьледваньня работы канторы і складу, прапаўсца работнікам канторы і складу даваць прадаўнікам „ЛК“ неабходныя даведкі і таумачэньні. БОСІН.

— Во які... якая ўвага,—дадае Шэндэры

І вось група „кавалерыі“ на чале з бухгалтарам „кавалерыі“ правяраюць кантору.

Ціжка даюцца гэтыя „дэбаты“, „кредыты“, „балансы“, „калькуляцыі“, „мэморыяльныя ордэры“, каленкі лічбаў і г. д., але ўсё ж такі сівравіліся і пры дапамозе „кавалерыі“ — бухгалтэра выявілі неадхоп у касе 137 руб. 70 кап.

Выявілі і іншыя недарэчнасьці, якія прапанавалі зьнішчыць.

Што значыць „кавалерыйская“ упартасьць

Асаблівую настойлівасьць праявіла група „ЛК“ па справе рабочага Міронава.

таўся ва ўсе ўстановы, шмат дзе абіваў парогі, але дарэмна і ў канцы 1928 году ён зьявляецца за дапамогай у атрад „лёгкай кавалерыі“. Падзе зьяву, у якой піша:

Ня маючы больш моцы змагацца з зарваўжымся дамаўляючым Кашчкіным Т., у якога я арандую кватэру, я рывіў зьявляюцца да в.о. за дапамогай. Я лічу, што атрад „ЛК“ здолеа выявіць праўду, за якую вьдае жорсткую барацьбу наша ўлада

Справа ў тым, што дамаўляльнік Кашчкіна, у памішканьні якога живе рабочы Міронаў з сям’ёю, усякімі мерамі стараўся выхыць яго з кватэры. Ён прымаў для гэтага ўсе заходы. Рабочы ня вытрымаў і падаў заяву ў суд з просьбай, каб яго памішканьне адзьялілі ад дамаўляльніка Кашчкіна, але суд гэтага ня вырашыў і гэтым даў магчымасьць Кашчкіну больш рашуча дзейнічаць, каб выхыць рабочага, за ўсё гэты дамаўляльнік заставаўся непакораным...

Нарэшце становішча Міронава стала зусім базывходным... „Кавалерыі“ узялася за гэту справу. Шмат разоў пабывалі на кватэры Міронава, у суседзій. Да тонкасьці вывучылі ўсю справу і зналі, што суд вынесе няправільную пастаноўу.

„Кавалерыі“ патрабуюць ад прокуратуры перагляду справы, але прокуратура маўчыць. Туды „кавалерыі“ ідуць у „Палескую Праўду“, у якой павуляецца фальшэтон: ... Судовыя органы забегалі. Прокуратура захавалася. Атрад атрымае аднаш, што прокуратура лічыць раэньне суда правільным“. Атрычваюць такі адказ „кавалерыі“ расхвалілася.

— Не так не павінна быць! Кавалерыі настойваюць перад акрпрокуратурай аб перадачы справы рэспубліканскаму прокурору. Пасля настойлівых патрабаваньняў справа перададзена рэспубліканскаму прокурору, дзе і марынуецца. „Кавалерыі“ пасылае адно папярэджаньне—

адказу няма. Рабочы Міронаў ужо махнуў рукою і разлуўз уся ў пасьпехах справы. Адмовіўся нават далей хаданічыць.

Але „кавалерыі“ упарты. Яны пасылаюць другое папярэджаньне, трэціе і нарэшце атрымаваюць адказ, што справа вырашэцца ў карысьць рабочага Міронава.

Такім чынам пасля паўтарагадовай барацьбы „кавалерыі“ дасягнулі перавагі і не палпусьцілі ў кміду рабочага, разбіўшы клясавую блізарукасьць судовых органаў.

Было зроблена шмат налётаў на большыя, дамы беспарцоўных і г. д.

„Уварваліся“ у кіно

... Сёньня ідзе ў кіно карціна „Рэўнасьць“. Надзвычайна дрэнь. Публіка ня ведае, што рабіць. У суседнім фойэзаслона табачнага даму захоўвае висельні і сумныя твары. У канцы фойэ зьядзіць група моладзі, пазнае, пакуль хто не „зашпундорыць“ висельні аяждот...

... І так вылося да таго часу, пакуль група „ЛК“ не праяла настойліва ў жыцьцё свайго раэньня аб увязьненні ў кіно сталую, чытальні, шашак, шахмат і кніжных вітрын.

Атрад пачаў карыстацца яшчэ большым аўтарытэтам, як на фабрыцы, а таксама і ў горадзе. Атрад наладжвае масаны налёт на фабрыку дзеля вывучэньня ўсіх хваробных зьявішыся на прадпрыемстве, з мэтай праверыць працу ударных бригад па сацыялізму, праверыць, як разгортнута крытыка і самакритыка, ці не парушаецца працідысцыпліна.

Гэты масавы налёт і пшчівільныя зьлёты, якія практыкуюцца атрадам у часе абедзенага перапынку, хуткіе рэаганьне з боку „кавалерыі“ на розныя аэмоўныя зьявішыся да таго падлялі аўтарытэт „ЛК“, што ў атрад „ЛК“ увашла палова рабочых фабрыкі. Зусім нядаўна быў наладжан „кавалерыі“ паказальны суд над безгаспадарнасьцю комсамольскага ячэйка ў апошні час гачала ўдзяляць больш увагі „кавалерыі“.

Ц. Верны. Арчык.

Аб канчатковай беларусізацыі газэт і часопісаў

Пастанова Сакратарыяту ЦК КП(б)Б

— Згадзіцца з прапановай Сакрату Друку Адуля Бульцэра і Прапаганды ЦК КП(б)Б аб поўным пераводзе з 20-га лютага выключна на беларускую мову часопісі „Паліяўнічы“ і газэты „Комерцыйскі Бюлетень“.

— Прапанаваць рэдакцыям газэт „Віцебскі Пралетары“ і „Пале-

сная Праўда“ рашуча павялічыць колькасць матэрыялаў, амяшчаемых у газэтах на беларускай мове, з поўным пераводам гэтых газэт на беларускую мову з жніўня 1930 г.

— Сакрату Друку АПБ прапачыць за выкананьнем гэтай пастановы.

5 рашчючых дзён

Праз пяць дзён выходзіць апошні тэрмін па абагуленьні і ссыпцы насення ў абагуленьні сьвірны.

Весткі з месц кажуць аб тым, што шмат якія райны як сьлед не раягартнулі сваю работу, а некаторыя злучылі адносыцца да справы стварэньня насенных фондаў.

На 10 лютага па ўсёй Беларусі абагулена толькі 65 проц. усяго насення ў тых калгасах, якія былі арганізаваны да 1-га лютага г. г.

На першым месцы па стварэньню насенных фондаў, у параўнаньні з іншымі акругамі, ідзе Віцебская акруга, па якой абагулена 10523 тоны альбо 74,4 проц. За ёю ідзе Магілёўская акруга—20054 тоны, альбо 70 проц. заданья.

Вялізарны арух па абагуленьні насення мы наглядзем па Менскай акрузе, па якой за апошнія 10 дзён з 1-га па 10 лютага абагулена ў тры разы больш, чым за ўвесь час, што складае 9691,5 тоны альбо 68,2 проц.

Але гэтыя лічбы ні ў якім разе нас ня могуць задаволіць, патрэбна яшчэ больш напружаная работа.

Весткі з рэшткі акруг сыгналізуюць аб тым, што работа па стварэньню насенных фондаў знаходзіцца пад поўнай пагрозай зрыну і праходзіць злучына марудным тэмпам. Так, па *Бабруйскай акрузе абагулена 8760 тон альбо 67,6 проц., па Полацкай—3334,8 тоны альбо 59,9 проц., Аршанскай акрузе—1066 т, альбо 58 проц., Мазырскай—3941,7 тоны, альбо 53,5 проц. і па Гомельскай—3317 тон альбо 48,9 проц. заданья.*

З сёньняшняга дня засталася 5 рашчючых дзён—120 рашчючых гадзін, ад якіх залежыць 100 проц. выкананьне пляну па ссыпцы насенных фондаў.

Комсамольцы *Гомельскай, Мазырскай, Бабруйскай, Полацкай і Аршанскай* акруг, памятайце, што па вашых акругах абагуленьне насення знаходзіцца ў значна-драным становішчы. Прывеце ўсе захады, каб за апошнія 5 дзён запоўніць прарывы.

Першымі прывозьце і ссынайце сваё насенне ў абагуленьні сьвірны.

Х.

Даб'ёмся пералому ў шахматна-шашачнай рабоце

Згодна пастановы шахмаціі ЦСПСБ у час п'яцідзённіка „шахматыстага і шашыстага“ будуць ахоплены і абслужаны шахматнымі інструктарамі наступныя прадпрыемствы: „Бальшавік“, шчотачная фабрыка, шчотачная, абутковая, „Энергія“, „Комунар“, Эльвод, „Кастрычнік“, лойлачная фабрыка, шпалерная фабрыка. І-я дзярждрукарня, вагонны майстэрні, Дрэваапрацоўчык, Адраджэньне, „Беларуска“, Чырвоная Зорка, „Пролетары“, „Беларусь“, сьпіртаволячны завод, фармазагод, хлебазавод і клубы с юзаў: Нарсувязі, Мэдсанпрацы, Савгандльслужачых, Асьветы, Друкароў, Будаўнікоў, Чыгуначнікаў (Леніна і Ільіча) і Комунальнага.

У шмат якіх прадпрыемствах працуюць шахматна-шашачныя гурткі. У час п'яцідзённіка работа гурткоў павінна быць правэрана. У правярцы працы гурткоў неабходна высьветліць галоўным чынам наступныя моманты: Выхаванне шахматыстых і шашыстых у духу пролетарскай няпрымірмасьці да клясавых ворагаў.

Удзел гуртка ў рабоце за калектыўна-ініцыятыўна і ініцыятыўна і ў прыватнасці за ўцягненьні шахматыстых і шашыстых за ударныя брыгады.

Удзел гуртка ў ліквідацыі няписьменнасці, у барацьбе з рэлігіяй і амагалізмам.

Работа па папулярызацыі шахмат і шашак і роў гуртка.

Работа па павышэньню кваліфікацыі гульні членаў гуртка.

Навокал гэтых пытаньяў павінна ісьці правэрка работы гурткоў і ўзмацненьне работы апошніх.

На тых прадпрыемствах, дзе гурткоў яшчэ няма, у час п'яцідзённіка павінны быць арганізаваны.

Шахматная хроніка

Масква. Культдзел УсеЦСПС пастанавіў шахматна-шашачны камісіі і гурткі ўтварыць не пры бюро фізкультуры, а непасрэдна пры культдзеле.

Выканбюро савету энцтр. ш.-ш. сэкцыі саюзных рэспублік пастанавіла злучыць часопіс „Шахматы“ (часопіс выдаваўся прыватным выдавецтвам) за аполітычнасьць.

За нядбайныя адносіны да сельраўскага допісу зьнят з работы

У № 2 „Беларускай Вёскі“ было напісана пра нядбайства і бюрократызм, які выявіўся пры расьледваньні допісу аб безгаспадарнасці Курьялаўскай малочнай арцелі „Еднаньне“.

Інструктар Белмажжывёлаау Раткевіч, якому было даручана расьледваньне гэтага допісу, згубіў яго. Рэдакцыя аб гэтым напісала ў Менскую АКК РСІ.

23 студзеня МенАКК РСІ атрымала адказ ад намесьніка старшыні Менакрмалжывёлаау т. Казючы. Тав. Казючы адказавае, што інструктар Раткевіч прызнаўся сам, што ім быў згублен допіс і што Раткевіч лічыць гэты допіс нясуспэльным.

Аб'яднанае паседжаньне прэзыдыуму і калегіі РСІ пастанавіла:

— За нядбайныя адносіны да расьледваньня сельраўскага допісу (згубіў допіс пры расьледваньні) — ІНСТРУКТАРА РАТКЕВІЧА зьняць з працы.

Намесьніку старшыні праўленьня Акрмалжывёлаау за формальны адказ за запытаньне РСІ—АБВЕШЧАНА ВЫМОВА.

Сёньня—нарада аб вучоце рабселькораўскіх допісаў

Сёньня, а 1-й гадзіну дня сакратар друку Культпропа ЦК КП(б)Б (ў памяшканьні ЦК КП(б)Б) сьлікаецца нарада па пытаньню аб рэарганізацыі сыстэмы вучоце рабселькораўскіх допісаў ў газэтах Беларусі.

На нараду павінны зьявіцца адказныя прадстаўнікі ўсіх рэдакцый цэнтральных газэт, а таксама працаўнікі рэдакцый, якія непасрэдна ведаюць вучотам допісаў.

Запрашаюцца прадстаўнікі ЦСУ і рэдакцый шматтыражак заводаў „Бальшавік“ і швайцый фабрыцы „Акцябр“.

КУЛЬПРОП ЦК КП(б)Б.

ЮНКОРЫ!

Рэдакцыя газэты „Чырвоная Зьмена“ просіць усіх сваіх карэспандэнтаў, якім былі дасланы вучотныя анкеты, як мага хутчэй запоўніць іх і зьвярнуць у рэдакцыю.

Яшчэ новы прарыв

Пазаўчора адчынілася канфэрэнцыя фізкультурнікаў саюзу Савгандльслужачых.

Ці саюзу Савгандльслужачых гэтую канфэрэнцыю зусім не падрыхтавала. Праводзімыя па мясцоках выбарчыя сходы дэлегатаў на канфэрэнцыю па некалькі разоў зрываліся. Уся падрыхтоўчая праца ішла па габінэтах саюзу.

Профсаюзная маса ня была прыцягнута да ўдзелу ў канфэрэнцыі. Гэта ўсё яскрава выявілася ў часе самой канфэрэнцыі.

Профсаюзная правадыры сядзячы ў габінэтах меркавалі, што на канфэрэнцыі будзе ўдзельнічаць ня менш 500 чалавек менскага саюза. Між тым, у залі было ня больш 50 чалавек, з якіх нават дэлегаты канфэрэн-

цы зьявіліся ня ўсе. На канфэрэнцыі рабочая маса ня прысутнічала, не гасорачы ўжо аб тым, што канфэрэнцыя пачалася са спазьненнем па дзеве гадзіны.

Гэтая канфэрэнцыя бяз удзелу мас ня дасьць ніякага выніку, яшчэ можа зрабіць рашучага пералом да палепшаньня фізкультурнай работы па саюзу.

Мы сыгналізуем небясьпеку. Пры такім становішчы фізкультурнае выхаваньне па саюзу Савгандльслужачых ні ў якім разе ня будзе ўвязана з задачай сёньняшняга дня.

Патрэбны тэрміновыя захады, каб фізкультурную работу па саюзу поўнасьцю перабудаваць, узмацніўшы яе адаровым бальшавіцкімі кіраўніцтвам.

Я. К—ні

Папраўка

У № 36 „Чырвонай Зьмены“ ад 13 лютага у артыкуле „Кіраўніцтва ў футляры“ пад п'язгалоўкам „У нао вечар беларусі і мы аўрэяў ня лускаем“ у трэцім абзацы дапушчана памылка, дзюкуючы якой ня правільна трактуецца пытаньне аб нараніх анты-озмітызму і шовінізму.

Надрукавана:

„Корань гэтага зла заложан у тым, што ў даным выпадку райком сказаў нацполітму партыі і г. д.“

Трэба чытаць:

„Корань зла блязмоўна заложан у дробна-буржуазным абіружэньні пры нааураўні абвоотранай ілюзавай барацьбы і рашучым выкарачоўваньні на-

рэзньняў капіталізму і ліквідацыі культава, які клясы. Супраціўленьне клясыва ворага сацыялістычнаму нааураўні мае ўплыў на асобныя моманты устойлівых зьвеньяў партыі і комсамолу. якое выказваецца таісама і ў прывах нацыянальна-дэмакратызму, анты-озмітызму і розных колераў шовінізму. Калі дадаць яшчэ да гэтага няправільнае правядзеньне райкомам нацполітмі партыі, якая выказалася ў механічным падзеле ячэйкі не па вытворчым а па нацыянальным азнакам пры асуляць інтэрнацыянальнай работы ячэйкіх—усё гэта вылілася ў політычныя прарывы ў пытаньнях правядзеньня нацполітмі у Тураўскай мясцонавай арганізацыі.“

Паштовая скрынка

Коселеву—Допіс „Лёгкай Кавалерыя“ пры фабрыцы. Ня пойдзе, бо аб гэтым ужо пісалася.

„Кавалерысту“ Я. Шаўчычу—Комсамолцу, Нарасіку—Шкурніку вон з шэрагаў юнкураў, Цікаваму—Як выглядае яго твар, Пію—Аб Ляўлянскай ячэйцы, Протчаніну—Чужакам—і месца ў РСЧА, Комсамолцу—Праваздак ажытачнага элементу, Яху—Яшчэ адно клясаве выступленьне, Шылу—Аб сходах сялян, Лёгіну Кавалерысту—Укараньне гняздо ў Мазырскай профшколе будаўнікоў, Незнаймаму—Пралез чужо-

жы ў сав. установу. Допісы ня пойддуць, паколькі проці фактаў, выкрытых над асобамі, аб якіх пішацца, прымаюцца меры.

Шлабукунаму—Допіс Чаму я доўга ня пісаў у Чырвоную Зьмену, застаецца бяз вынікаў,—не зразумела аб якіх вы пмысках і аб чым пішаце.

Ведучаму—Чым гэта тлумачыцца, Наумеву—Трэба наладзіць ініцыятыўна групамі „ЛК“, Элштэйну—„Лёгкай Кавалерыя“—допісы ня пойддуць, няма канкрэтных фактаў, агульнае разважаньні.

Комсамольскі каляндар

ФРК ЛКСМБ СКЛІКАЕ КУСТАВЫЯ СХОДЫ КОМСАМОЛЬСКІХ ЯЧЭЕК, НА ЯКІХ БУДУЦЬ ЗАСЛУХАНЫ СПРАВАЗДАЧЫ АБ ПРАЦЫ РК ЛКСМ.

ДОМ АСЬВЕТЫ (Комуністычная вуліца). Сёньня, а 6-й гадзіне увечары павінны зьявіцца наступныя ячэйкі: хлебазавод, аддзельнае хлебазаводу, двух харчавоаду, цукерная фабрыка, Гандальбудтрэст, галітарэйная фабрыка, аўтатрансарт, нархарч, абкмітрэст, курсы комву у. вадаканал, музтаэхнікум, Белпайгандаль, Белдзяржкіно, Белдзяржгэатр, мэталістых. ДЭТ, шорная фабрыка, профшкола хэмікаў, дашкольны тэхнікум, двухгадовы пэдукорсы, Белжылсаюз, НДІ. саваскія: імя Будзэнага, імя Розы Люксембург, імя Лекерта, ЦНА (вясковая) і Лошца (вясковая).

КЛЮБ ХАРЧАВІКОЎ (Школьная вул.). Сёньня, а 6 гадз. увечары павінны зьявіцца наступныя ячэйкі: хлебазавод, аддзельнае хлебазаводу, двух харчавоаду, цукерная фабрыка, групком харчавікоў, цагельні № 1 і 2, дрэваапрацоўчыкаў (саюзная), п-к абутнікаў, п-к швайцыйкаў, профтэхшкола швайцыйкаў, профтэхшкола будаўнікоў, польпедтэхнікум, саюзхлеб, акрфа, мільцыя, нарсувязь, харчтрэст, Наркамгандаль, працасьветы, мэдсанпрацы, комгас.

КЛЮБ ДРУКАРОЎ (Ленінская вул.). Заўтра, а 6 гадзіне увечары

павінны зьявіцца наступныя ячэйкі: друкарні БДВ: друкароў (саюзная), завод „омунар“, фабрыкі „Акцябр“, завод ДО, Эльвод, шпалерная фабрыка, скарняжная фабрыка ЦСУ, Дзяржгандаль, агульнаадукацыйны курсы.

КЛЮБ НАРСУВЯЗІ (Ленінская вуліца). Заўтра, а 6 гадзіне увечары павінны зьявіцца ўсе комсамольцы, якія працавалі 15 лютага на другой зьмене і якія па іншым уважлівых прычынах не маюць быць 15 лютага на кустамым сходзе.

Адказы рэдактару Рэдакцыі

Вышлі з друку

і дасылаюцца падпісчыкам

„МАЛАДНЯК“

№ 11-12 за 1929 год.

№ 1 за 1930 год.

Цана асобнага нумару 40 к.

Падпісвайцеся на 1930 г.

— Падпісная цана —

на 1 год 3 рублі.

Чыстка вытворчых ячэек КП(б)Б

Падыйсьці шчыльней да вытворчасці

Слабыя мейсцы

Скончылася чыстка і правэрка партыйнай ячэйкі галітарэйнай фабрыкі „Беларуска“ (Менск), комсамольцамі да чысткі была праведзена вялікая работа. Чыстка выявіла, што парт'ячэйка недастаткова ўдзельнічала ў разгортваньні соцспаборніцтва, дзюкуючы чаму соцспаборніцтва часам пераходзіла ў конкурэцыю паміж адволькавымі рабочымі. Ударніцтва таксама на фабрыцы не разгорнута. Усяго ударніцаў камуністых было 9 чалавек. Комсамольцаў—23 чалавекі. Некаторыя камуністы спазьняюцца на працу, дапушчаюць брак і шмат камуністых маюць за гэта адміністра-

страцыйнае спаганьне. Парт'ячэйка не рэагавала на гэта.

Грамадзкія арганізацыі таксама не прапавалі. Комсамольская ячэйка дзюкуючы слабаму партыйнаму кіраўніцтву, прапавала слаба. На фабрыцы як належыць яна не адчуваўся, беспартыйная моладзь ня ішла ў комсамол. Чыстка праходзіла пры актыўным удзеле беспартыйных рабочых, якія крытыкавалі работу ячэйкі і асобных камуністых. Выключана з партыі 2 чалавекі, два атрымалі вымовы і двум пастаўлены на від. У час сходу было падана беспартыйнымі рабочымі 11 заяваў аб уступленьні ў партыю. Ц.

Што выявіла чыстка

Па справаздачы бюро калектыву КП(б)Б заводу „Энергія“ (Менск), выступаючымі ў спрэчках адзначалася шэраг недахопаў. Бюро калектыву мала было заікаўлена ў справе вылученьня перадавых рабочых на адказную працу. Арганізаваныя на заводзе брыгады з комсамольцаў працавалі ня ўсе, па прычыне недастатковага кіраўніцтва з боку парткалектыву і проф. арганізацыі. Рабочыя недастаткова былі арганізаваны навокал заводскага актыву і ударных брыгад. У некаторых цых адсутнічае прац. дысцыпліна. Майстры мала звярчалі ўвагі. Былі выпадкі калі рабочыя ватоўпам сабраліся ў варштатаў і кукурнылі, затрачваючы шмат часу.

Бюро калектыву зусім мала вяло політ-выхаваўчую працу сярод уноў уступіўшых рабочых. Складзеная частка вытворчых плянаў ня выконвалася і толькі таму, што соцспаборніцтва паміж рабочымі разгорнута слаба.

Недастаткова вялася работа бюро па вылученьню рабочых на вёску. Ня было дастатковага растлумаченьня накот калектывізацыі. Па некаторых пытаньнях парт. бюро загнушала ініцыятыву саміх рабочых, якія ставілі пытаньне аб зборы сродкаў і ўзяцьці шэфства над калектывізаванай вёскай імя „Энергія“.

Заказы прыватніка выконваліся раней, чым плянавым (шасьцёрна на мельніцу прыватніка Балякіна), што адбівалася на выкананьні вытворчага пляну. Не-плянава скарыстоўваўся матэрыял (чугун) якога недастаткова хапае на заводзе. Праца з грамадзкімі арганізацыямі ў кіраўніцтву і адказнасьці за працу адсутнічае. Кепска абставіўся справа з ваенізацыяй.

Гэтыя недахопы сказалі рабочыя камісіі па чыстцы шэрагаў партыі заводу „Энергія“.

Вайонор Асташенка І. Р.

16-га лютага, а 7-й гадзіне увечары, у памяшканьні Дому П'сьменьніка ў (Савецкая 68) адбудзецца чарговы адкрыты сход ячэйкі БДВ і рэдакцый газэт.

На абвэсты дню: 1. Дагляд старшыні ЦСПСБ тав. І. П. РЫЖОВА аб адзіначальні, 2. Інфармацыя аб падрыхтоўцы да ўночарговай чыоткі апарату БДВ і 3. Бягучыя справы.

БЮРО ЯЧЭЙКІ КП(б)Б.